

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

# ВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 62 (6038) 17 сакавіка 1938 г., чацвер ЦАНА 10 кап.

## ВЫШЭЙ СЦЯГ БАРАЦЬБЫ ЗА СТАЛІНСКІ УРАДЖАЙ!

А пачатку веснавой сьлужбы аталася ім мала часу. Хутка рагарнуцца палывыя работы, якія павінны ўздуць вырашальнае лёс прастагавячэ дзяю. Велізарная адказнасць у сьві- з гэтым ускладняецца на амальна ўсе работнікі, на партыйныя і соцыя- лідарскія арганізацыі. Тым больш, што рэспубліка да сьвібы далёка не падрыхтава- ла. Гэта было адзначана і на рэспублікан- ськім парадзе старшын перадавых калга- саў, які ўчора закончыла сваю работу. Яна, напрыклад, што палывыя ра- боты пачаць весні 200 МТС рэспублікі. Тым, толькі 50 МТС закончылі ра- боты трактарнага парку. План рамонту рэспублікі выканан толькі на 80 процант. Некаторыя МТС, як Гро- ськая, Дубровенская, Высачанская, Каўская, Клімавіцкая, Крупская і іншыя, глебаем адставаем павілі пад прамую пагрозу паспяхо- внага правядзеньня сьлужбы ў зоне свай- яі палітыкі. Але падрыхтоўку трактар- нага парку не гэта вэсці да адных толькі калгаснаў, а павінна быць рамон- таваным у Чэрвеньскай, Жлобінскай, Хо- сьцеўскай і некаторых іншых МТС ве- лідарскіх кіраваньняў прывяла да таго, што дзясяткі «адрамантаваных» трактараў пачаюць паўторнага ра- боту. Даўно ўжо час пачаць з па- вышаным асячэньнем.

Разам з гэтым трэба зрабіць усё неабходнае для падрыхтоўкі да палы- вых работ конкага палатоў. Факты гаво- рыць аб тым, што ў разе раёнаў, як Гро- ськая, Касцюковіцкі, Сіроцкі, Клімавіцкі, Барудзкі і іншыя, яшчэ не падрыхтаваныя трактары на ліквіда- цыю шкодніцтва ў зоне вэсці. І ў гэтых раёнах. Па ўсёй рэспубліцы даляка не закончана бра- ньюка грубых кармоў і канцэнтрату ў коней на час веснавых работ.

Яма патрабы даказваць значнасьці палітыкі і ўгнаенняў у павышэнні ўра- дайнасці. І ў гэтых важнейшых ад- стэгах многія раёны неспрыяна пачы- няць. Напрыклад, калгасы Глуцкая, Пычэская, Будкашалеўская, Кіраў- ская і некаторыя іншыя раёны рэспублікі не вывезлі з чыгуначных стан- цыяў дзясяткі і сотні тысяч тон міне- ральных угнаенняў. План міжкалгас- нага гатункаабмену па рэспубліцы вы- канан толькі на 50 процант, а ў Сіроц- кім, Пухавіцкім, Жыткавіцкім, Месі- сьцеўскім, Мозырскім і Кіраўскім ра- ёнах — ад 10 да 25 процант.

Прыведзеныя факты і лічбы ві- дыць, якія ўпарта работа пачаюць ад- зямельных работнікаў, ад парт- ныйных і совецкіх арганізацый рэспублікі, каб у бліжэйшыя дні навяр- таць упущанае, без чаго немагчыма заваяваць высокі ўраджай.

500 старшын перадавых калгасаў рэспублікі на свай парадзе звярнулі- ся зважліва да ўсіх калгаснікаў, калгасніц і спецыялістаў сельскай га- сподарствы БССР шырай рагарнуць са- цыялістычнае саборніцтва і станаў- ся рух за высокі ўраджай, за далей- шы перамогай калгаснага ляду.

Арада абавязалася дабіцца ў гэтым годзе па рэспубліцы не менш 13 цэн- тэраў зерных, 5 цэнтэраў ільнава- лана і 170 цэнтэраў бульбы з кожна- га гектара. Забеспечыць на праця- дзе калгасніка, як мінімум 5 кіло- грамаў зерных і 2 руб. грашыма.

Выятыць адоўва, кожны калгаснік са зважэньнем азнаёміцца з яркімі фак- таў рэзультатаў барацьбы перадавых калгасаў рэспублікі за высокі ўра- дай, за поўнацэнны працадзень кал- гасніка.

Амае выдатнае заключэньне ў тым, што прыведзеныя ў адоўва факты — гэта адзіны. Колькасць калгасаў, бры- гадэў і палітыкі.

### ПАПАНИНУ І. Д., КРЭНКЕЛЮ Э. Т., ШЫРШОВУ П. П., ФЭДАРАВУ Е. К.

Іншым нас з перамогай, адважныя сыны вялікага совецкага народа, і го- рада вітаем у дзень звароту ў чырво- ную сталіцу.

Працягу многіх месяцаў мільёны людзей і дзяўчат нашай краіны з за- жэньнем і гонарам сачылі за вашым ірам скрозь суровыя ільды Арктыкі, за вашым гістарычным подвігам у сьві нашай магутнай радзімы, у сьві соцыялізма.

Які блізка выканалі сталінскае за- данне. Радзіма ганарыцца вамі! Аша гераічная барацьба са стыхіяй, аша мужнасць, бесстрашнасць, пра- вітальнасць — выдатны прыклад совецка- га прыятыма. Ваш подвиг служыць для

### УНАГОРДЖАННЕ КАМАНДІРАЎ, ПАЛІТРАБОТНІКАЎ, МАЛОДШЫХ КАМАНДІРАЎ І ЧЫРВОНАФЛОТЦАЎ ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА

Сувязі з 20-годдзем Рабоча-Сялян- ськай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марско- га Флота, за праяўленыя доблесць і саадынасць у баях з ворагамі со- вяцкай улады і за выдатныя поспехі і дзячынні ў баявой, палітычнай і гэр- оічнай падрыхтоўцы караблёў, часоў і адрадыленняў Ваенна-Марскога Флота, указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР унагароджаны 36 каман- дзіраў, палітработнікаў, малодшых ка- мандзіраў і чырвонафлотцаў.

Ордэнам «Чырвонага сцяга» ўнага- роджаны лядзійны камісар **Волькаў Янка Васільевіч**, фляганг І-га ранга **Душэнаў Канстанцін Іванавіч**.

Ордэнам «Чырвонай звязды» ўнага- роджаны 18 чалавек.

Ордэнам «Знак почета» ўнагароджа- ны 16 чал.

## Сёння ў Маскву з Ленінграда прыязджаюць адважныя даследчыкі Арктыкі, мужныя сыны совецкага народа таварышы Папанін, Крэнкель, Шыршоў і Фэдарав.

Беларускі народ горача вітае сталінскіх пітомаў паспяхова завяршыўшых легендарны рэйс ад Паўночнага полюса да берагоў Грэнландыі.

Слава героям — Папаніну, Крэнкелю, Шыршову і Фэдараву!

## ГЕРАІЧНЫЯ СЫНЫ СОВЕЦКАГА НАРОДА ВЯРНУЛІСЯ НА СВАЮ РАДЗІМУ

МІТЫНГ У ЛЕНІНГРАДСКІМ ПАРТУ 15-ГА САКАВІКА

### Прамова тав. І. Д. ПАПАНИНА

Начальніка палярнай станцыі «Паўночны полюс» героя Совецкага Саюза

Дарагія таварышы! Мы бяскона шчаслівы і рады, што ўступілі на родную совецкую зямлю, што можам вас, працоўных горада Леніна, дзякаваць і вітаць за любоў і ўвагу, якія вы нам аказалі. Сустрэча, якую вы нам наладзілі, астанава ў нашай памяці на ўсё наша жыццё. Мы многія бачылі на сваім палярным вясю, німаля перажылі за 9 месяцаў дрэйфа ў Паўночным Ледаві- тым акіяне і Грэнландскім моры, але то, што мы тут бачым, нам ніколі не забудзем. Так сустракаць сваіх братоў можа толькі краіна, толькі народ, вы- звалены ад эксплуатацыі, толькі народ сапраўды шчаслівы, магутны совецкі народ.

Дрэйфуючая крыга, на якой мы жылі і працавалі 274 дні, плыве недалё ў Грэнландскім моры, несучы горады і людзей на нашай дарогу, любімай радзіме, устаноўлены на Паўночным полюсе 21 мая 1937 года паветранай экспедыцыі пад начальствам Героя Совецкага Саюза Отто Юльвіча Шмідта, які тут прысутнічае. (Апладысменты).

Самыя адважныя людзі свету імкнуліся паліці на полюс — Піры, Нансен, Амундсен і іншы. Па паветры, морам, санімам шляхам, пехатоў — усё імкнуліся паліці ў сэрца палярнага басейна. Але толькі аднаму чалавеку ўдалося практычна вырашыць праблему неву- ковага авалодання Паўночным полю- сом. Гэты чалавек, дума аб ім жы- ла ўвесь час у нашых сэрцах, гэта — праваднік, настаўнік і натхніцель наш Іосіф Вісарыявіч Сталін. (Апладыс- менты).

Наша магутная краіна, якая мае пера- шасластую тэхніку і адважных людзей, заваявала Паўночны полюс шырока, сур'яна, арганізавана, палітычна. На выршэнню свету, у цэнтры палярнага басейна паліцілі не адзіночці-даследчыкі, а сыны народа, які працуюць на карысць і росквіт свай краіны, свай радзімы, адчуваючы за сабой мільёны тружавіцаў, якія жывуць нашымі радзімай, клопатамі, справам. Без гэ- таў тэхнікі, без той авіяцыі, якія ства- рылі клопатамі нашага Цэнтральнага Камітэта партыі, роднага таварыша Сталіна, німаля было б заваяванне Паўночнага полюса. Калі ў часе штурмаў і пурты мы выходзілі са свай палаткі і бачылі на сілгу партрат таварыша Сталіна, станавілася радасна на ду- шы, з'яўлялася новая сіла для бараць- бы — і мы перамагалі, адважвалі ў Паўночнага полюса захоўваць выка- мі тэхнікі і ні на гадзіну не спынялі сваіх навуковых падаранняў, каштоў- насць якіх для ўсёго цывілізаванага чалавечтва нязмерна. Калі нашу крыгу пачало ламань, калі мы асталіся на невялікім аблоку ледазнаго поля, мы ў думках аб таварышу Сталіну знахо- дзілі невячаральную крыніцу энергіі, багасэрца і мужнасці.

Таварыш Сталін заўсёды памятаў аб нас, аб чатырох людзях і ў пажыўку хвіліну са сталінскім размахам арга- нізаваў нам дапамогу. Тры ледакоўныя караблі з самалётамі на борту ўсё- лад за маленікім гідрграфічным судном «Мурманск» былі рушаны ў Грэнлан- дскае мора. Калі мы ўбачылі за тара- самі на гарызонце вырвываючыся мачты совецкіх суднаў, прабіваючыся скрозь ільды, гордасці нашай не было граніц. Мы сабраліся на нашай мален- ськай крызе і крыкнулі ў гонар тавары- ша Сталіна, у гонар вялікага непера-

можнага совецкага народа гучнае «ура».

З вялікай радасцю мы ведаліся, што першы совецкі горад, які нас прыме, гэта горад Леніна, вялікі горад Кастрычніцкай соцыялістычнай рэ- волюцыі.

І зараз, калі мы зноў з вамі, калі хваля радасці напаяе нашы сэрцы, хочацца сказаць вам, што мы ніколі не адчувалі сябе адзіночкі. Ададзены ад свайго народа прасторай, мы былі адзіны з ім у думках, пачуццях і імкненнях. Гэту сувязь, гэту народную цеплыню мы адчувалі бесперапынна.

Совецкі народ аказаў нам велізарнае давер'е, выбраўшы нас сваімі дэле- гатамі Вярхоўнага Савета СССР. Я клінуся: усё сваё жыццё буду верным слугой совецкага народа, буду верным саадытам большэвіцкай партыі, змаго- рам за справу Леніна — Сталіна.

Ворагі народа, траціцкіска-бухары- ськія зладзеі, шпіёнскія замажыны раз- ведак, прававалі паліціць намы перамо- гай у народнай крыві. Замаскіраваныя фашысцкія разбойнікі — Бухарын, Ры- каў, Ягода і ўся астатняя поганя умярлілі дарагіх нам людзей — та- варышаў Кірава, Менжынскага, Куйбы- шава, Максіма Горкага. Але зорка со- вецкай разведкі на чале з усенарод- ным любімым Нікалаем Іванавічам Ежо- вым разграміла падпольнае гнездо звабодцаў, шпіёнаў і дыверсантаў. Су- проць фашысцкай зграі ў нас у арсе- нале рэволюцыі ёсць яшчэ моцная зброя: у нас ёсць непераможная Ра- боча-Сялянская Чырвоная Армія і Ваен- на-Марскі Флот. Кожны з нас — ра- бочы, калгаснік, палярнік, вучоны, дас- ледчык — у партыю хвіліну гатоў узяцца за зброю, абараняць сваю лю- бую радзіму, кожны з нас гатоў ад- даць сваё жыццё за горада любімага таварыша Сталіна. Я ўпэўнены, што да гэтай маёй заявы далучыцца ўвесь совецкі народ. (Апладысменты).

Мы чагера вырашчалі і выхавалі таварышам Сталіным людзей заў- сёды адчувалі, што прадстаўляем са- бою вялікі народ, совецкі народ і свай штодзіннай прайдай хацелі даказаць, на што здольны совецкі чалавек. Мы працавалі для радзімы, для навукі. Мы шчаслівы, што нам, простым, рада- вым людзям, ўдалося дастаяна пра- несіці сцяг СССР ад Паўночнага полю- са да 70-й паралелі. Я і мае дарагія таварышы Шыршоў, Крэнкель і Фэда- раў шчаслівы, што можам далейшы таварышу Сталіну: Ваша заданне выка- наць. (Апладысменты).

Дарагія таварышы, працоўныя гора- да Леніна, прыміце нашу ўдзячнасць за любоў і ўвагу да нас. Ленінградскія работнікі, віруючы верным саратнікам таварыша Сталіна Андрэем Алек- сандравічам Іванавічам, у цяжкую хвіліну да 70-й паралелі. Я і мае дарагія таварышы Шыршоў, Крэнкель і Фэда- раў шчаслівы, што можам далейшы таварышу Сталіну: Ваша заданне выка- наць. (Апладысменты).

Няхай жыве вялікі сцяг Леніна — Сталіна, з якім мы заўсёды будзем ат- рымліваць перамогі!

Няхай жывуць працоўныя горада Леніна!

Няхай жыве наш родны горада любі- мы таварыш Сталін! (Апладысменты, «Інтернацыянал»).

### Прамова тав. Э. Т. КРЭНКЕЛЯ

Таварышы! Цяжка перадаць пачуццё велізарнай радасці, з якім мы ўступілі ў горада Леніна. Мы лічылі гадзіны пры падыходзе, сталі на палубе і гля- дзелі, калі-ж мы вас, нарэшце, убачым.

Тут тысячы таварышаў. Можна быць, мы сабесіта вас не ведаем, але вы нам блізка. У часе дрэйфа былі цяжкія хвіліны, і талі мы ўспаміналі тую ўва- гу, тую любоў, якую пасылаў нам маіра- рык, краіна Совецкаў. І вярта было нам усломніць толькі гэтыя словы, праця- дзіць іх у замоусольным радзёжурнале, як адразу з'яўляліся новыя сілы, нова- яя энергія.

Нас усёй зараз напаяе пачуццё вялікай радасці. Гэта не перамога ча- тырох совецкіх грамадзян, гэта пера- мога шматлікай краіны Совецкаў.

### Прамова тав. П. П. ШЫРШОВА

Таварышы! Я бяскона шчасліў ві- таць вас, дарагія саадычнікі нашай слаўнай радзімы, тут, на берагах Не- вы, у слаўным горадзе Леніна. Крэ- нкель добра сказаў, што, бачай, цяжка перадаць усё пачуццё, якія напаялі нас, калі мы з хваляваннем набліжалі- ся ўсё бліжэй і бліжэй да родных со- вецкіх берагоў.

Амаль год мы былі далёка на по- нуацы, дзевяць месяцаў былі на ільда Ледавітага акіяна. Таварышы, мы бес-

## ПІСЬМО УСЕБЕЛАРУСКАІ НАРАДЫ СТАРШЫНЬ ПЕРАДАВЫХ КАЛГАСАЎ

### таварышу СТАЛІНУ і таварышу МОЛАТАВУ

Родны і любімы наш Іосіф Вісарыя- навіч!

Дарагі Вячэслаў Міхайлавіч!

Мы, 1500 старшын перадавых калгасаў ордэнаваной Совецкай Белару- сі, сабраўшыся на рэспубліканскую нараду па пытаннях падрыхтоўкі да веснавой сьлужбы, шлём вам сваё па- кае калгаснае большэвіцкае прывітаньне.

Кожны з нас усведамляе велізарную важнасць своечасовай і высокакаснай падрыхтоўкі да сьвібы. Мы ведаем, што ад гэтага залежыць поспех нашай ба- рацьбы за павышэнне ўраджайнасці, за ажыццяўленне высунутага Вамі, дарагі таварыш Сталін, лозунга аб што- годняй вытворчасці 7—8 мільярдаў пу- доў хлеба.

Таму мы, на свай нарадзе, абмерка- вавшы практычныя заданні, якія ста- яць перад намі ў барацьбе за сталін- ські ўраджай, узялі на сябе канкрэтны абавязальствы, дакладна вызначылі, за што мы будзем змагацца ў 1938 годзе.

Мы абавязваемся дабіцца ў бягучым годзе сярэдняга ўраджаю па рэспублі- ці не менш 13 цэнтэраў зерных, 5 цэн- тэраў ільнаваалана і 170 цэн- тэраў бульбы з кожнага гектара па- сеўнай плошчы. Мы абавязваемся да- біцца ў 1938 годзе ў сярэднім на калга- сах БССР як мінімум 5 кілограмаў хле- ба і 2 рублі грашыма на кожны праца- дзень калгасніка.

Ранняя сьлужба, высокакасная палы- выя работы, пасёў чыстагатуновым насеннем — залог высокай ураджай- насці. Мы пачнем палывыя работы па меры падрыхтаваных асобных участкаў. Раннія яравыя — пшаніцу, авёс, ячмень, гаро- ху — пасеем за 5—6 дзён, лён — за 4—5 дзён, бульбу — за 8—10 дзён.

Мы запэўняем Вас, што гэтыя нашы абавязальствы мы выканаем з гона- рам. У нас, калгасніках, няма большай радасці і гонару, чым прывоціць у жыццё ўказанні нашага вялікага і лю- бимага правадара таварыша Сталіна, іці на верыма і шчасліваму шляху, які Вы нам так ярка асвятляеце.

Кожны калгаснік Совецкай Белару- сі адчувае на сабе штодзінны бацькоў- ські клопаты любімага Сталіна аб бела- рускім народзе. Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычная рэволюцыя вызваліла наш народ ад цяжкага ярама памешчы- ка і каліталістаў, ад жудаснага на- цыянальнага гнёту і бюсправа. Па лі- курацітам большэвіцкай партыі і вя- лікага Сталіна, пры брацкай дапамо- ге рускага народа, — Беларусь з былой адставай і прыгнёчанай калоніі царска- га самозаркаў ператварылася ў кві- туючую ордэнаваную рэспубліку, у ад- ну з адзінацці свабодных, роўнапраў- ных і шчаслівых рэспублік вялікага Совецкага Саюза.

Гэта Вы, таварыш Сталін, наш родны і друг стварылі Беларускаму Совецкаму Соцыялістычнаму Рэспубліку. Дзякуючы Вам, наш любімы праваднік, беларускі народ атрымаў сваю зья- жыццёнасць. Вам, наш дарагі настаўнік, мы абавязаны сваёй заможнасцю, сваім росквітам, сваім шчаслівым і радас- ным жыццём.

Калгаснае сялянства Совецкай Бела-

## УЧОРА ЗАКРЫЛАСЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАРШЫНЬ ПЕРАДАВЫХ КАЛГАСАЎ

На нарадзе выступіў выконваючы абавязкі сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў.

Усебеларуская нарада старшын пе- радавых калгасаў учора да пінг гадзіны вечара прадаўжала сваю работу. Вы- ступаючы ў сярэдках старшын калга- сасаў узялі рад важнейшых пытан- няў, якія звязаны з павышэннем ура- джайнасці соцыялістычных палёў і лік- віданай выніку шкодніцтва ў спра- ве калгаснага будаўніцтва.

Старшыня калгаса «Перамога», Ча- чэрскага раёна тав. Казлоў разказаў нарадзе, як у мінулым годзе пры раз- меркаванні ўраджаю ў іх калгасе, згодна сталінскага статута сельгасар- цель перадавой чагэртнай брыгадзе, якая дала па калгасу найвышэйшую ўраджайнасць, налічылі надбайкі пра- цэдзён 10 процант, а брыгадзіру гэтай брыгады 20 процант. Рэзультат правільна- га правядзеньня ў жыццё сталінскага статута надзвычай добра сказаўся ў падрыхтоўцы да веснавой сьлужбы гэта- га года. Сяборнічак такіх сабой, усё брыгады калгаса імкнуцца зараз, як мага лепш падрыхтавацца да сьві- бы, як мага больш вывезці і загатоўці мільёных угнаенняў, каб заваяваць найвышэйшы ўраджай.

Але прынае тое, што гэты важней- шы пункт сталінскага статута сель- гасарцель, які стымуе барацьбу за высокі ўраджай, ігнаруюць вельмі мно- гія калгасы, — заявіў тав. Казлоў.

На пытаньнях правільнага скарэста- вання ўгнаенняў, захавання правіл агр- атыкі, правядзеньня дупляння — гэ- тых важнейшых фактараў у павышэнні ўраджайнасці, сымпюла старшыня калгаса імя Сталіна, Магілёўскага ра- ёна, тав. Веліцкі.

Многія старшыні калгасаў, як і на ўчарашнім пасяджэнні, напранаюць Наркмаем БССР за недашчэжнаму маруднасцю на ўвядзэнню ў калгаса- працільных севазаваротаў. Тав. Свідэль — старшыня калгаса «Чырвоная зорка», Барысэўскага раёна, і многія ін- шыя справядліва скарэстава на МТС, што яны да апошняга часу зважва- юць заключэнне дагавораў з калгасамі на правядзеньне палывых работ.

У калгасі нарады з прамовай весту- пі выконваючы абавязкі сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў.

Нарада прыняла зварот да ўсіх кал- гаснікаў і калгасніц і спецыялістаў сельскай гаспадаркі Совецкай Белару- сі на арганізацыі станаўскай бараць- бы за высокі сталінскі ўраджай.

З вялікім пад'ямам і аднадушнасцю ўдзельныя нарады прынялі прывіталь- ное пісьмо таварышу Сталіну і та- варышу Молатаву.

На гэтым нарада закончыла работу.



# БАЯВАЯ ПРАГРАМА ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Рагачоўская партарганізацыя пра-  
вадзіла вялікую работу па выкрыццю і  
выкарчоваўнаю ворагаў народа. Аднак,  
поспехі выкрываўчай работы былі б  
ішчэ большымі, калі б партыйныя ар-  
ганізацыі не дапусцілі ў ходзе гэтай  
адказнай работы грубых памылак пры  
выяўленні «кампраметуючых матэрыя-  
лаў» на чэсных камуністаў, якіх вора-  
гі вяслаўлялі, адводзячы ўдары ад  
сабе.

У пярвочную партарганізацыю пры-  
райана некалькі месяцаў назад пасту-  
піў матэрыял на кандыдата партыі  
тав. Дзегірава. Сур'ёзная праверка  
абнавацянна была даручана камуні-  
сту тав. Капу. Замест большэвіцкай,  
усебаковай праверкі, тав. Кап, каб  
правіць «равалопытную пільнасць»,  
несур'ёзна і лёгкадушна аднёся да  
партыйнай справы актыўнай камуні-  
сткі. Пярвочная партарганізацыя да-  
верылася поўнацю неабгрунтаваным до-  
дам тав. Капа. Такім чынам, тав. Дзегі-  
рава была выключана з партыі. Рай-  
ком партыі прапанаваў гэтак неаб-  
грунтаванае рашэнне. Толькі пасля ра-  
шэння студэнцкага Пленума ЦК  
ВКП(б) выяўлена хлуслівасць абна-  
вацянна, і тав. Дзегірава поўнацю  
раабілітана.

Яркім прыкладам фармальнасці, бю-  
ракрытнасці адносіх да лёсу чэсных лю-  
дзей з'яўляецца вырашэнне партыйнай  
справы камуніста тав. Жураўлёва.  
Райком партыі паслаў тав. Жураўлё-  
ва на вёску ў якасці старшыні сель-  
савета. Тав. Жураўлёў адмовіўся вы-  
канаць партыйнае даручэнне. Ён да-  
казаў, што не можа выехаць на вёску  
па сямейным аналізісах. Пярчымым  
навуездзе былі ў значнай ступені аб-  
грунтаваныя Але ў райкоме ў іх са-  
праўднасць не верылі.

З'раўмела, тав. Жураўлёў парунуў  
партыйную дысцыпліну, адмовіўся  
выканаць партыйнае рашэнне. Але ж  
пярвочная партарганізацыя і райком не  
папківаліся пытаннем выяўлення пры-  
чын, чаму камуніст не жадае ехаць на  
вёску. Так зусім неабгрунтавана тав.  
Жураўлёва выключылі з партыі. Не-  
калькі разоў хадзіў ён у райком, да-  
казаў няправільнасць яго выключэння,  
і толькі пасля Пленума ЦК ВКП(б) тав.  
Жураўлёў адноўжэн у радах нашай  
партыі.

Райгазетай быў ашэльмаван і гэн-  
баван, а потым і выключан з партыі  
пярвочнай партыйнай арганізацыі пры-  
райкоме партыі чэсны камуніст тав.  
Маскалёў. Райгазета, а вёлама і пад  
іраўніштвам Балакірава абнавацянна  
тав. Маскалёва ў цеснай сувязі з вы-  
крытымі ворагамі народа. Пры дэтал-  
най праверцы ні адзін з укаваных у  
заметы фактаў не пацвердзіўся. Рай-  
ком партыі скасаваў няправільнае ра-  
шэнне пярвочнай партарганізацыі і ра-  
абілітаваў тав. Маскалёва.

Райнай газетай былі вяслаўлены  
таксама камуністы тав. Каган, Мала-  
шчанка і іншыя. Такім правацаным  
дэянням рэдактара не далі ра-  
шучага адпору партыйная арганіза-  
цыя і райком партыі. Толькі пасля  
рашэння Пленума ЦК ВКП(б) вяржаа  
дэяння Балакірава была раскрыта і  
ён выключан з партыі.

У пярвочнай партарганізацыі дэса-  
вода камуніст тав. Дзімітраўка на-  
рат і пасля рашэння студэнцкага  
Пленума ЦК ВКП(б) іхнуўся ўво-  
дзіць пактён і прышываць ярлык  
ворагаў народа ні ў чым не внаватым,  
чэсным людзям. Ворагам была абавя-  
на лепшая комсамолька пачальнік цеха  
тав. Стасенка. Пярвочная партарганіза-  
цыя, разглядаючы гэта пытанне на  
гартсходзе, абясаціла тав. Дзімітра-  
чэлку за пактён на актыўную комса-  
молку суроваю вымову. На жаль, не-  
гаторыя пярвочная партарганізацыі  
недастаткова выяўляюць камуністаў-  
кар'ерыстаў, пактённікаў, якія вяслаў-  
ваюцца на выключэннях з партыі.

Райком партыі правадзіў значную  
работу па выпраўленню далапучаных па-  
мылак і скажэнняў. Пасля рашэння  
Пленума ЦК ВКП(б) пераглядана рад  
апелляцый, 10 таварышаў адноўжэн у  
партыі. Усім выключаным прадастаў-  
лена работа. На абдуўчыма гэтым  
дням Пленум райкома, які абмар-  
коваў рашэнні студэнцкага Плену-  
ма ЦК ВКП(б), камуністы ў сваіх вы-  
ступленнях рэзка крытыкавалі райком  
за далапучаных памылак і патрабавалі  
неадкладна перагледзець справы ня-  
правільна выключаных з партыі, уліч-  
ваючы іх у актыўнае партыйнае жыццё.

Вывучаючы рашэнні студэнцкага  
Пленума ЦК ВКП(б), алказ таварыша  
Сталіна на пісьмо прапагандыста-ком-  
самольца тав. Іванова, камуністы яшчэ  
больш узабрывацца рэвалюцыйнай  
пільнасцю, большэвіцкай непрымы-  
манасцю да траіцкіска-бухарынскіх па-  
тоў, крываўных сабак фармісцкіх раз-  
ведка. Выдатныя дакументы пашай  
партыі вучаць кожнага камуніста ра-  
заванаваць прыячеля ад ворага і вора-  
га ад прыячеля.

Узбройваючы гістарычнымі рашэн-  
нямі студэнцкага Пленума ЦК  
ВКП(б), дакументам сталінскай мул-  
расці, партыйныя арганізацыі па-больш-  
шавіку выпраўляюць далапучаных па-  
мылак пры выключэнні з партыі чэ-  
сных камуністаў і ўпарта працуюць над  
выхаўненнем новых, вырасціх кадраў з  
партыйных і непартыйных большэві-  
каў, якія бязмежна адданы нашай  
соцыялістычнай радзіме, вялікай партыі  
Леніна—Сталіна.

Е. Н. КУЗНАЦОУ,  
сакратар Рагачоўскага райкома  
партыі.



...сёснатарушскі народзе старшыня калгасаў. На здымку: удзельнікі нарады — старшыні калгасаў Жыткавіцкага раёна ў залі пасяджэння. Фото С. Грына і Я. Салавейчыка.

## УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАРШЫНЬ КАЛГАСАЎ\*)

### ПРАМОВА тав. М. Ф. КУПРЭВАЙ

(Старшыня калгаса імя Варашылава, Мясіскаўскага раёна)

Таварышы! Усім вам вядома, якое  
лікае значэнне ў павышэнні ўра-  
жайнасці мае правільны севазарот.  
Едарма ворагі народа, якія арудвалі  
зямельных органах рэспублікі, усю  
зрывалі севазароты, заблыталі  
сёуныя плошчы. Але сучаснае кіраў-  
тва Наркамзема рэспублікі слаба  
рачуе ў галіне ўвядзення і асваення  
свазаротаў. Наркамзем недастаткова  
гапацца за ліквідацыю вынікаў  
кодніштва ў гэтай важнейшай справе.  
У сучасны момант кожнаму ясна,  
то ў тых калгасах, дзе правільна рас-  
аўдана рабочая сіла, дзе людзі пра-  
цуюць па-большэвіцку, — там ёсць ве-  
дзёрыя поспехі. Я не хачу сказаць,  
то наш калгас — адзін з лепшых  
Літасі ў Беларусі, але ва ўсіх ім  
спадку не дрэнны калгас. У мінулым  
дэе мы атрымалі ў сярэднім ураж-  
ай 15 цнт зернавых з гектара. На  
рададзень калгаснікі атрымалі 5,5 кг  
равных (апладыменты), 8 кг буль-  
а, 4 кг гробых кармоў. Пярчым поў-  
сцю забеспечылі кармамі калгасную  
звёлду.

Калгас расце з кожным годам. У 1934  
дэе мы атрымалі ўраджаі 7,5 цнт  
равных з гектара, у 1935 годзе — 9  
т., а ў 1937 годзе — 15 цнт. Гэта,  
азумела, не выпадкова. Калі мы ў па-

чатку мінулага года рашылі змагацца  
за 15 цнт зернавых з гектара, мы гэ-  
ты ўраджаі гарантавалі канкрэтнымі  
справамі.

На 1938 год наш калгас паставіў пе-  
рад сабой задачу: дабіцца ва што-б  
та ні стала ў сярэднім 20 цнт зерна-  
вых з гектара і атрымаць на прада-  
дзень не менш 10 кг зернавых і 15 кг  
бульбы.

Задача складаная, але мы не абавя-  
кова выканаем. Для гэтага яшчэ з во-  
сены мы рассялілі мінеральныя ўгнаен-  
ні па зяблуну. Цяпер мы вывезлі шмат  
вазю. Веснавую саўбу мы правядзем  
у спісаныя тэрміны. Зернавыя пасеем  
за 10 дзён, лён і бульбу — за 5 дзён.

Мы разграмлілі і знішчылі закладкі  
ворагаў нашай радзімы — траіцкіска-  
бухарынскіх і напцянал-фашысцкіх  
шпёнаў і зябонцаў. Але яшчэ не ўсе  
ворагі раскрыты да канца. У сваёй ра-  
боты мы павінны быць пільнымі, ко-  
жны раз праверяць, з кім мы працуем.  
Мы павінны прапанаваць так, каб усю  
гадзюк, якія змахваюцца на нашу со-  
ветскую краіну, да канца знішчыць,  
каб мы атрымалі перамогу за пера-  
могай.

Нахай жыве камуністычная партыя і  
нашымі правядыць таварыш Сталін!  
(Пярчымыя апладыменты).

### ПРАМОВА тав. І. М. КАЗЛОВА

(Старшыня калгаса «Перамога», Чацёрскага раёна)

У нашым калгасе ў выніку шкід-  
ніцкай дзейнасці ворагаў народа зер-  
навыя селі па зернавых, а лён па  
ішчу. Шкідніцкія пшаны даводзіліся і  
на жывёлагадоўлі. Гэта рабілася вы-  
ключна для таго, каб выклікаць неа-  
даваленне мас калгаснікаў, каб раз-  
бурыць калгас.

Да 1937 г. калгаснікі атрымлівалі на  
прададзень не больш 300—500 грамаў  
зернавых і 2—3 кг бульбы.

Дзякуючы штодзённым клопам таварыша  
Сталіна аб беларускім народзе,  
дзякуючы партыі і савецкаму ўра-  
ду, якія дапамагаюць нам ліквідаваць  
вынікі шкідніцтва, нашы калгаснікі  
станавіцца на шлях змажанага жы-  
цця. Ужо ў 1937 годзе мы дабіліся ўра-  
жайнасці з гектара 9,5 цнт зернавых  
і 190 цнт бульбы, і калгаснікі атры-  
маў 5 кг зернавых і 2 кілаграмы  
бульбы. З'раўмела, гэта яшчэ  
вельмі мала, але мы ў бягучым годзе  
даб'ёмся большага.

Як у нашым калгасе разгорнуто  
сааборніцтва? Мы заключылі дагавор  
з суседнім калгасам, правялі ўжо пра-  
верку выканання яго. Сааборнічаюць  
наміж сабой бригады з бригадамі,  
звенні са звеннямі і асобныя калгас-  
нікі. Мы ўзялі абавязальства дабіцца  
ў гэтым годзе 16 цнт зернавых з гек-  
тара і 250 цнт бульбы з тым, каб даць  
калгасніку на прададзень не менш  
4 кілаграмаў зернавых і 12 кг бульбы.  
Тут не было яшчэ закранута пытан-

не аб выкананні сталінскага статута  
сельгасарцелі, у прыватнасці аб выка-  
нанні п. 17 статута, якім прадугле-  
джаецца налічэнне брагдзёе пропан-  
таў на колькасць працадзён за добрыя  
рэзультаты па ўраджаінасці. Не ве-  
даю як у іншых раёнах, але ў нашым  
раёне ні райземдзелзе, ні Наркамзем  
зе ажыццяўленне гэтага пункта ста-  
тута сельгасарцелі не ўзяліся. Гэта  
вельмі перашкаджае станаўжэнню  
дзёу.

У нашым калгасе 6 бригад. Адна з  
іх дабілася ўраджаю зернавых у  
12 цнт з гектара ў той час, як астатнія  
далі толькі 8,5 цнт. У парадку ажы-  
ццяўлення 17 пункта статута сельгас-  
арцелі, мы зрабілі налічэнне ўсёй  
брагдзёе 10 проц., а бригадзіру 20 проц.  
прададзён.

Угнаенняў мы вывезлі 2040 тон  
нашаму, прадугледжаныя планам. Мі-  
неральных угнаенняў вывезена 9,5  
тоны.

Калі ў 1937 годзе саўба прадаўжа-  
ў нас паўтара месца, то ў гэтым  
годзе мы паставілі сабе задачу за-  
канчыць веснавую саўбу на працягу 10—  
12 дзён. Мы правядзем пасевную кам-  
панію па-большэвіцку, як гэтага патра-  
буе ад нас таварыш Сталін.

Нахай жыве і мацнее наша сацыялі-  
стычнае грамадства і яго прародкі,  
наш родны бацька Іосіф Вясар'янавіч  
Сталін! (Апладыменты).

### ПРАМОВА тав. А. Ф. КАСЕНКА

(Старшыня калгаса «Пярэдня», Ельскага раёна)

Мы сёння павінны горава вітаць  
нашых слаўных чэстаў — наркамун-  
дэяўцаў, наш пралетарскі суд, якія  
выкрылі і развалілі права-траіцкіска-  
бухарынскіх агентаў япон-германскага і поль-  
скага фашызма. Мы павінны сёння  
вынесці гарачую палітку нашаму любі-  
мому сталінскаму наркму Нікалаю  
Іванавічу Якаву. (Апладыменты).

Таварышы, наш калгас — насена-  
водчы. Трэба прама сказаць, што хопя  
суды сабраліся мы—старшыні перада-  
вых калгасаў, але ўсё-ж у нас ёсць  
яшчэ нямала недахопаў.

Тут многія гаварылі, што загатавілі  
ўгнаенне, курныя памёт, попель і т. д.  
Гэта усё добра. Але калі запытаць у  
некаторых таварышаў, як выкарыстаць  
гэтыя ўгнаенні, то і ўпаўнен, яны  
не ведаюць. Гэта тлумачыцца тым,  
што папулярныя аграхоіцкія пра-  
вілаў у нас вельмі слаба пастаўле-  
на, а дзе-ні-дэ і зусім адсутнічае.

Я, папрыклад, не бачыў яшчэ ў сабе  
ў калгасе агранома. Неаднараова я  
запрапаў прыехаць да нас старшага  
агранома МТС, але ніяк яго неўва  
зацягнуць.

Беларуская кантора Дзяржсортфонда  
слаба кіруе і слаба правярае, як на  
месцах выконваюцца іх заданні. Да  
нас у калгас завозіцца насенне з усюх

канцоў. Я атрымаў ад Наркамзема па-  
сёўны план, у якім сказана, адкуль мы  
павінны зачыць насенне. Што-ж атры-  
маўшы і развалілі права-траіцкіска-  
бухарынскіх агентаў япон-германскага і поль-  
скага фашызма. Мы павінны сёння  
вынесці гарачую палітку нашаму любі-  
мому сталінскаму наркму Нікалаю  
Іванавічу Якаву. (Апладыменты).

Таварышы, наш калгас — насена-  
водчы. Трэба прама сказаць, што хопя  
суды сабраліся мы—старшыні перада-  
вых калгасаў, але ўсё-ж у нас ёсць  
яшчэ нямала недахопаў.

Тут многія гаварылі, што загатавілі  
ўгнаенне, курныя памёт, попель і т. д.  
Гэта усё добра. Але калі запытаць у  
некаторых таварышаў, як выкарыстаць  
гэтыя ўгнаенні, то і ўпаўнен, яны  
не ведаюць. Гэта тлумачыцца тым,  
што папулярныя аграхоіцкія пра-  
вілаў у нас вельмі слаба пастаўле-  
на, а дзе-ні-дэ і зусім адсутнічае.

Я, папрыклад, не бачыў яшчэ ў сабе  
ў калгасе агранома. Неаднараова я  
запрапаў прыехаць да нас старшага  
агранома МТС, але ніяк яго неўва  
зацягнуць.

Беларуская кантора Дзяржсортфонда  
слаба кіруе і слаба правярае, як на  
месцах выконваюцца іх заданні. Да  
нас у калгас завозіцца насенне з усюх

### ПРАМОВА тав. А. І. ФУРСА

(Старшыня калгаса імя Дзёрынскага, Лагойскага раёна)

Таварышы, мы ведаем, што ворагі  
народа праводзілі вялікае шкідніцтва  
ў сельскай гаспадарцы. Яны замячвалі  
палі, знішчалі жывёлу. Ворагі хапелі  
адарваць у нас радзінае, ішчаслівае  
жыццё. Мы вельмі ўдзячны саўным  
органам НКВД, якія выкрылі гэту бя-  
длу шпёнаў і зябонцаў.

Я хачу сказаць аб сваім калгасе. За  
мінулы год калгаснікі атрымалі на пра-  
дадзень па 2,5 кг зернавых і 75 кап.  
грамшыма. Гэта, вядома, вельмі мала, і  
мы ў гэтым годзе паставілі сваёй за-  
дачай павялічыць удвая вагу прада-  
дзёу.

Наш калгас насенаводчы. Мы ў гэ-  
тым годзе маем першагатуновае на-  
сенне, а таксама да мая месца забя-  
спечаныя як грубымі, так і канцэнтра-  
ванымі кармамі. Гною ў гэтым годзе мы  
вывезлі на 1000 вазоў больш, чым ў мі-  
нулым годзе.

Мы, старшыні калгасаў, часта кіруем  
не вельмі добра, але і памі кіруючым  
недастаткова аператывна і Наркамзем,  
і райземдзел, і сельсаветы. У Нар-  
камзем, калі прылзець па якому-не-  
будзь пытанню, то треба патрапіць  
увое сутак і то часта тылку не даб'ёмся.

Узв'язь хадзі-б будаўніцтва ў калгасах.  
Мы атрымліваем лее талы, калі патэ-  
нашча ўжо вясення пасёўная кампа-  
нія.

У нашым калгасе ёсць сьвінагодуўчая  
чыстапородная ферма. Мы атрымліваем  
у год прыпюл 250—300 шт. парод-  
стых параст. Прыходзім у райземд-  
зел і просім, каб перадалі племянныя  
гарасці іншым калгасам. А ў райзем-  
дзеле адказваюць, што ў нас, моў,  
няма такога ўстапоўкі, прадавайце, ка-  
му хочаце.

Як мы падрыхтаваліся да пасёўнай  
кампаніі? Насеннем забяспечаны поў-  
нацю Цягувую сілу да вясны падрых-  
тавалі, кожны нізёў сярпаў укорале-  
насці ў нас няма. Інвентар поўнацю  
адрамантаван яшчэ да 15 лютага.

Людзі ў нас разбіты на звенні. За  
кежным звяном замацаваны ўчасткі,  
на якіх звенні самастойна працуюць:  
падвозяць гной, збіраюць попель, за-  
гатаўляюць іншыя мясцовыя ўгнаенні.

Наш калгас сааборнічае з суседнім  
калгасам. Сааборнічаюць наміж сабой  
бригады з бригадамі, звенні са звен-  
нямі і асобныя калгаснікі.

Зараз мы праводзім вялікую работу  
з калгаснікамі па падрыхтоўцы да вы-  
бару ў Вярхоўны Совет БССР. Мы ар-  
ганізавалі 5 гуртоўку па вывучэнню  
Канстытуцыі і выбарчага закона БССР.  
Падрыхтоўку да выбараў мы пёсна  
ўзв'язваем з падрыхтоўкай да саўбы.

### ПРАМОВА тав. С. Ш. СТРУГАЧА

(Старшыня калгаса «Пяршае мая», Слуцкага раёна)

Таварышы! Наш калгас «Пяршае мая»  
1937 годзе дабіўся не дрэнных пака-  
льнікаў па ўраджаінасці. Мы атры-  
маў ў сярэднім па калгасе з кожнага  
гектара па 15 цнт зернавых і на 150 пу-  
ў бульбы.

Нашы калгаснікі атрымалі на праца-  
дзень па 3 кг зернавых, 12 кг буль-  
а, 4 кг сена і саломы, 5 кг гробых  
кармоў і 3 р. 70 кап. грашыма. (Аплады-  
менты).

Гэта — рэзультат ударнай работы  
пільных калгаснікаў. Мы пярэ разгар-  
нілі сацыялістычнае сааборніцтва за  
суды ўраджаі ў 1938 годзе. Асабля-  
лікую ўвагу мы звяртаем на максі-  
мальнае ўгнаенне калгасных палёў. Ужо  
вывезена 12 тысяч вазоў гною,  
тон мінеральных угнаенняў, 1200 бо-

чак фекалія, 25 тон поцелу і 11 тон  
курнага памёту.

Таварышы! Нам, старшым калгасаў,  
аказана вялікае давер'е, ад нас зале-  
жыць вельмі многа. Я думаю, што на  
гэта давер'е мы абавязаны адказаць  
высокай вагою ураджаі калгаснікаў.  
Калі старшыня калгаса не забеспечыць  
калгасніку высокі прададзень, калі  
прададзень будзе нізкі — грош наша  
такому старшыні калгаса.

Мы абавязаны забяспечыць высокі  
прададзень. Тым больш, што для гэта-  
га ёсць цяпер усё ўмова. Партыя ака-  
вае нам вялікую дапамогу.

Нахай жыве камуністычная партыя і  
нашымі правядыць і настаўнік та-  
варыш Сталін! (Апладыменты).

### ПРАМОВА тав. Ш. Г. МЕХАНІКА

(Старшыня калгаса «Ударнік», Старобінскага раёна)

Дзякуючы сталінскім клопам аб  
лігасным сьлячэнце мы дабіліся ў  
ўсім калгасе раду дэсяцігоддзяў у  
рабёце за павышэнне ўраджаінасці,  
зможнасць калгаснікаў. Мы поў-  
сцю забеспечылі нашы фермы кар-  
миванымі і грубымі кармамі. У  
ўласце ёсць нават лішак грубых кар-  
моў (сена, саломы) каля 5 тысяч пу-  
ў. Да саўбы мы вывезем старанную па-  
ліхтоўку. Насенны і страхавы фонды  
хо засмалены поўнацю, нават з некар-  
рым лішкам. Усё насенне ачышчана,  
апушчана праз грывер, праварана на  
хохасць.

Усё сельгасгаспадарчы інвентар —  
плугі, бораны, селікі — адрамантавалі.  
Адрамантавана таксама 72 калёс, пры-  
чым 12 калёс зроблена новых.

У сярэднім па калгасе мы абавязалі-  
ся дабіцца ўраджаю зернавых культур  
20 цнт бульбы — 250 цнт з гектара.  
Для выканання ўзяты абавязальства  
стварыць мы праводзім рад мэрпрыем-  
стваў. Вывезена на палі гною больш  
2.000 тон. Апрача таго, мы дадаткова  
абраем гной у мястэчку і звозім па по-  
ле. Затаравана 35 гектараў зямлі. По-  
пелу сабралі 15 тон.

Мы паставілі сабе задачай правесці  
пасёўную кампанію ў спісаныя тэрміны.  
Гэту задачу мы выканаем.

### ПРАМОВА тав. П. І. ТАРАСЮКА

(Старшыня калгаса «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна)

Таварышы, для таго, каб выканаць  
заўг таварыша Сталіна аб 7—8 міль-  
ярд пулоў зярна, нам, старшым  
калгасаў, треба прапанаваць па-большэ-  
віцку, упарта.

У 1935 годзе нашы калгаснікі на  
зін прададзень атрымалі 1,7 кг зер-  
навых, у 1936 г. — 2,5 кг зернавых і  
кг бульбы. У 1937 годзе нашы калгас-  
нікі атрымалі на прададзень 3 кг зер-  
навых і 10 з лішка кілаграмаў буль-  
а, 50 кап. грашыма.

Калі ўзяць ураджаі па годах, то ў  
36 годзе мы мелі сярэдні ўраджаі па-  
равных 15,6 цнт, у 1937 годзе —  
1 цнт. Па бульбе ў 1936 г. — 178  
т., у 1937 г. — 190 цнт.

Як мы дабіліся гэтага ўраджаю?  
Зямля ў нас надрывана, але апра-  
ўдалася яна раней вельмі дрэнна.  
Млі школьнікі ўказанні, каб рабіць  
рыва не больш, чым на 10—12 сан-  
метраў глыбіні, і потым сеець. Мы  
чалі араць глыбінёю не па 10—12 см,  
па 16—18 см. Пачалі ўносіць міне-  
ральныя ўгнаенні. Да 1937 года міне-

\*) Выступленні даюцца па скарача-  
ў стэнграме.

## ГНУСНЫ ПАКЛЭПНІК

Есць два тыпы пактённікаў. Адно,  
узводзячы пактён на чэсных людзей,  
робяць гэта з цыннічай разважасцю і  
нагласцю. Жалючы выстужыцца, па-  
казаць сабе архі-пільным, гэтыя па-  
клёпнікі-кар'ерысты крычаць, сөөць

# АНЕКСІЯ АЎСТРЫ

## Вена — пад уладай фашысцкіх акупантаў

ВАРШАВА, 15 сакавіка. (БЕЛТА). Газета «Нова правда» змяшчае артыкул свайго венскага карэспандэнта, які піша: «Эўропейцам, з якім былі бы на сямейства Вену сустракае германскіх акупантаў, робіць уражанне штучнай інспірацыі. Гэта ўражанне ўзмацняецца яшчэ больш пры наведванні аддаленых ад цэнтру раёнаў Вену. Рад раёнаў горада нагрудан як-бы ў жалодкі. Рабочыя раёны Вену — Флорысдорф і Оттакрынг, дробнабуржуазныя — Іозефштадт зусім пустыя. Звяртаюць на сябе ўвагу шыльоны зачыненых варот дамоў і прыслупчаныя шторы ў вокнах.

У горадзе цыркулююць чуткі, — прадаўжае карэспандэнт, — што адтэрміноўка прыезду Гітлера ў Вену была выклікана вельмі напружанай атмасферай, у якой можна было чакаць нават выбуху бомбы. Толькі пасля таго, як даве тысячы агентаў Гестапа (германскай тайнай паліцыі) пад асабістым кіраваннем Гітлера «прачысцілі» гэты атмасферу, Гітлер адважыўся прыехаць у Вену.

Вельмі характэрна таксама паведамленне венскага карэспандэнта газеты «Курер порнэн» аб масавых арыштах, праведзеных Гестапа ў Вене на працягу прыезду Гітлера. Карэспандэнт укавае дзеля на тое, што ў Аўстрыі ўжо ўволяцца абмежаваны кіравання прадуктаў харчавання па прыкладу фашысцкай Германіі.

ВЕНА, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Учора ў Вену адбыўся вялікі ваенны парад, на якім з прамовамі выступілі Гітлер і яго намеснік у Аўстрыі Зейс-Інкварт. Абодва яны заявілі, што «паўстанне Аўстрыі да Германіі з'яўляецца адбыўшымся фактам».

Учора вечарам Гітлер выступіў на самалёце ў Мюнхен. Германскі міністр замежных спраў Ріббентроп, прыбыўшы ўчора ў Вену, прыняў справы літвідаванага аўстрыйскага міністэрства замежных спраў.

Апублікаван рад распарадкаў у сувязі з падрыхтоўкай назначанага на 10 красавіка «плексіцыта». Далучаемыя да ўдзелу ў «плексіцыце» павінны будуць адказаць на наступныя пытанні: «Ці прызнаеш ты сваім фірмарам Гітлера; ці прызнаеш ты далучэнне Аўстрыі да Германіі, зробленае 13 сакавіка?» Яўраі не дапускаюцца да ўдзелу ў галасаванні.

Апублікаван загад, патрабуючы ад усіх дзяржаўных і муніцыпальных чыноўнікаў неадкладна прысугнуць «форару германскай імперыі». Алмаўляючыся ад прысягі належалі неадкладнаму зваленню.

БЕРЛІН, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Афіцыйна паведамляецца, што германскія пасольствы атрымалі ўказанне інфармаваць замежныя ўрады аб уступленні ў сілу закона аб аб'яднанні Аўстрыі з Германіяй і аб перадачы функцый аўстрыйскіх місій германскім пасольствам.

ЛОНДАН, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Па распарадкаванню Гітлера, залатыя фонды аўстрыйскіх банкаў пераводзіцца ў Берлін. Прыбыўшы ў Вену прэзідэнт германскага рэйхсбанка Шахт распарацоўвае мерапрыемствы па аб'яднанню аўстрыйскіх фінансаў з германскімі.

Газеты паведамляюць, што венскія ўлады забаранілі продаж аўстрыйскага лесу за граніцу.

У Вену поўнымі германскі міністр харчавання Дара.

## Разгул фашысцкага тэрора

ПРАГА, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Паведамляе пражскі газет, у Аўстрыю прыйшлі 16 000 чалавек германскай паліцыі. Аўстрыйская паліцыя аб'яднаецца з германскай і рэарганізуецца па тыпу апошняй. Рэарганізацыя аўстрыйскай паліцыі і яе частка праводзіцца пад кіраваннем начальніка германскай тайнай паліцыі (гестапа) Гітлера.

## Пазіцыя Англіі ў аўстрыйскім пытанні

ЛОНДАН, 15 сакавіка. (БЕЛТА). Падводзячы вынікі спрэчак у палатце абшчыны, намеснік міністра замежных спраў Бэтлер заявіў, што англііскі ўрад праз свайго пасла ў Берліне зрабіў прадстаўленне германскаму ўраду і атрымаў ад апошняга «зааўдзены», што германская армія будзе выведзена з Аўстрыі як толькі там будзе адноўлен нармальны парадак. У адносінах палітыкі Англіі астаецца такой, якой яна была выкладзена Ілэнам на 100-й сесіі Савета Лігі Нацый.

«У даны момант, — заявіў Бэтлер, — няма чаго чакаць акі-небудзь асабістых рэзультатаў ад перадачы аўстрыйскага пытання ў Лігу Нацый. Прымненне сілы было б нематэмы. Абмен думкамі, якія мы мейце з нашымі прыяцелямі ў Лізе Нацый, паказваў, што

Па ўсёй Аўстрыі праходзіць масавыя арышты. Толькі ў венскую турму на Розаўерленд пасаджана 2 600 чалавек. Турмы ўжо не ўмішчаюць усіх арыштаваных, і таму арыштаваных масамі накіроўваюць у канцэнтрацыйныя лагеры. Арыштоўваюцца і распушчваюцца ўсе вядомыя прыхільнікі Шумінага.

перадача аўстрыйскага пытання ў Лігу Нацый не прыняла б да рэальнага вырашэння гэтай праблемы.

Закранушы англііскаму палітыку ў адносінах Цэнтральнай Еўропы, Бэтлер спаслаўся на заяву Саймона ад 21 лютага, які сказаў: «Абавязанствы англііскага ўрада ў адносінах Аўстрыі і Чэхаславакіі з'яўляюцца такімі-ж, якія прыняў на сябе кожны член Лігі Нацый у адносінах да ўсіх іншых членаў Лігі Нацый. Апрача гэтых абавязанстваў англііскі ўрад не даваў ніякіх спецыяльных гарантыяў у адносінах як той, так і другой краіны».

Міністр замежных спраў лорд Галіфаке зрабіў аналагічную заяву ў палатце лордаў. Спрэчка па пытанню аб знешняй палітыцы ў палатце лордаў не было.

## Мясежнікі патапілі англііскі пароход

ЛОНДАН, 15 сакавіка. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтар паведамляе з Барселона, што сёння ў часе бомбардыроўкі самалётамі мясежнікаў іспанскага порта Тарагона быў патаплен англііскі

пароход «Отэнгуэл», які там знаходзіўся. Адзін чалавек з каманды пароходу загінуў і 4 ранены. Кантралёр камітэта па неўмяшанню — датчанін — сур'ёзна ранен.

## ФАШЫСЦКІ «ЭКСПАРТ» У АЎСТРЫЮ




Рис. Я. Кашкеля.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

### УСКОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Па паведамленню іспанскага міністэрства абароны, мясежнікі падпрыйнялі 15 сакавіка лютую атаку ў сектары Монтальбан. Аднак, гэтая атака была адбіта рэспубліканскімі войскамі. Праваўраўне мясежнікаў па дарозе

Андора-Алькорыса таксама было затрымана рэспубліканцамі.

Рэспубліканская авіяцыя прымае актыўны ўдзел у адбіцці атак мясежнікаў. Рэспубліканскія лётчыкі збілі чатыры фашысцкія самалёты.

## Францыя ўзмацняе свае ўзбраенні

ПАРЫЖ, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Агенцтва Гаас паведамляе, што па патрабаванню новага французскага міністра замежных спраў Поль Бонкура спыніцца пасяджэнне пастаяннага камітэта нацыянальнай абароны. На парадку дня пасяджэння — пытанне аб міжнародным становішчы, якое стварылася ў рэзультате апошніх падаў у Аўстрыі і Іспаніі.

бюро Усеагульнай канфедэрацыі працы (УКП). Блюм заявіў, што ўрад у спешным парадку паставіў на галасаванне законпраект аб далатковых крэдытах на пашырэнне праграмы ўзбраенняў. У сувязі з гэтым Блюм з'яўнуўся праз пасрэдніцтва Усеагульнай Канфедэрацыі працы з заклікам да рабочага класа напружыць усе сілы для фарсіраванага вытворчасці срэдаў абароны.

Дэлегацыя бюро УКП адказала, што рабочы клас гатовы гэта зрабіць пры той умове, што будучы захаваны яго законныя правы.

## Няудайшыся фашысцкая правакацыя ў гапанцы

Галандская паліцыя ў Амстэрдаме зрабіла паўдз у акцыянернае таварыства «Экспортхлеб», ажыццяўляючае гандаль паміж СССР і Галандыяй. Па паведамленню галандскіх газет, паліцыя было заўважана, што ў памішанні акцыянернага таварыства «Экспортхлеб» былі былі чалавекі якія запысь зброі.

патрабаваў ад галандскіх улад тлумачэнняў, паірадаўшы, што падобныя паводніны паліцыі могуць нанесці сур'ёзныя страты савецка-галандскаму гандлю.

У сваім пісьме на імя тав. Несцерава камітэт паведамаў, што галандскія ўлады, у прыватнасці ў асобе бургамістра Г. Амстэрдама-дэ-Флоўт, глыбока шкадуць аб здарэнні і прызнаюць, што паліцыя дзейнічала па хлусліваму даносу.

Само сабой зразумела, пры пошуку ніякай зброі знойдзена не было, і паліцыя аказалася вымушана прызнаць, што яна была ўведзена ў зман.

Старшыня акцыянернага таварыства «Экспортхлеб» у Амстэрдаме тав. Несцераў заявіў галандскаму камітэту па гандлю з СССР рашучы пратэст супроць незаконных дзеянняў паліцыі і

наказваў ад галандскіх улад тлумачэнняў, паірадаўшы, што падобныя паводніны паліцыі могуць нанесці сур'ёзныя страты савецка-галандскаму гандлю.

Нарэшце, трэцяя акалічнасьць выклікала да жыцця гэты акт грубога гвалту. Германскі фашызм адчувае, што глоба ў яго пад нагамі, у самой Германіі, усё больш і больш распаўсюдзіцца. Ён алчувае сваю ўнутраную і знешнюю слабасць. Яму быў патрэбны такі адкрыты і грубы факт гвалту, каб замааскарываць гэту слабасць, выклікаць хвалю паніжэння, унушыць усёму свету, што няма звера нашага фашысцкага кошкі.

Захват Аўстрыі адкрыў сабою новы перыяд рабаўніцкай палітыкі германскага фашызма. Германія атрымала неабходныя плацдармы для ажыццяўлення далейшых плаанаў захватаў у Цэнтральнай і Паўднёвай-Усходняй Еўропе. Канцэнтраваныя сотні тысяч германскіх войск у Аўстрыі стварылі непарушную пагару незалежнасці Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі і Югаславіі. Фашысцкія агенты ў гэтых краінах прышлі ўжо ў рух, рыхтуюцца ўзяць прыклад за Зейс-Інкварт.

Ваенная хмара нависла над Еўропай. Бліжэйшае будучэе паказвае, ні знойдзе Еўропа ўгамавальную кашу для выраўнавання з вар'якага дома, узброенага да зубоў германскага драпежніка.

Савецкі Саюз уважліва і спакойна сочыць за міжнароднымі падзеямі. Магутная Чырвоная Армія ахоўвае яго граніцы. Намы «Зейс-Інкварты» — траіцкія-бухарыцкія агенты фашызма, шпіёны, забойцы і дыверсанты, якія марылі адкрыць браму непрыступнай крэпасці сацыялізма ворагам чалавечства, злоўлены слаўнай савецкай разведкай і знішчаны. Такі-ж лёс чакае ўсіх тых, хто паспрабуе пасгнуць на сваяцкія граніцы савецкай зямлі.

Н. СЕМЕНАУ.

# НОВЫЯ ПРАВАКАЦЫІ ЯПОНСКОЙ ПАЛІЦЫІ

ВЛАДИВАСТОК, 16 сакавіка. (БЕЛТА). Тут атрыманы весткі аб новых правакацыйных дзеяннях і здзеках японскай паліцыі ў адносінах пасажыраў і каманды затрыманага ў Хакодата зайшоўшага туды за вулём парохода «Кузнецштр».

Пачынаючы з 9 сакавіка, японская жандармерыя ўводзіць з парохода нашых людзей групамі ў жандарэскае ўпраўленне, дзе яны падвяргаюцца абнаглежаму правакацыйнаму допыту і выпітанню вестак, маючых часта шпіёнскі характар. Пры гэтым дапытваемым робіцца пранавою аб здрозе радзіме. Допыты суправаджаюцца ў раздэ выпадкаў катаваннямі і збіццямі, што засведчана мелдыямі актывістаў. Некаторыя з выкліканых на допыт

назад на пароход не вярнуліся, бо былі занятыя ў турму. Капітан парохода знаходзіцца ў турме разам з крмынальнікамі.

Нашым паўпраграмам заяўлен пра чы пратэст супроць гэтых бандажных дзеянняў, аднак становіцца не вышлася. Можна чакаць, што для ўкрасіцы гэтых беспрыкладных дзеянняў японскія ўлады, які ў выпадку «Вымпелам», прыбегнуць да сродкаў інспірацыі і прыгавораў кашу да турмажнага зняволення. Мэтай гэтых правакацый, несумненна, з'яўляецца, як і ў справе з «Вымпелам», жаданне захапіць нашых грамадзян каб абмяняць іх на затрыманых у японскіх шпіёнаў.

## 67-ая ГАДАВІНА ПАРЫЖСКОЙ КОМУНЫ

На раздэ прадырмстваў і ўстаноў Магілева праводзіцца гутарыкі аб гадавіне Парыжскай Комуны.

Калектывы шаўковай фабрыкі і аўтарамзавода адзначаюць 67-ую гадавіну Парыжскай Комуны ўзмацненнем інтэрнацыянальнай работы. У цэхах праведзены сходкі і гутарыкі аб пачынальным зняволенні тав. Тальмана ў фашысцкай турме. На шаўковай фабрыцы ў рады МОПРа ўступіла 370 ча-

лавок. У горадзе створана 9 новых моўраўскіх арганізацый, у тым ліку арганізацый, дзе членамі з'яўляюцца выключна хатнія гаспадыні.

У дзень Парыжскай Комуны адбудуцца інтэрнацыянальныя вечары сходкі моўраўцаў. На аўтарамзаводзе шаўковай фабрыцы выпускаюцца спецыяльныя друкаваныя газеты, свечаныя дню Парыжскай Комуны пачынаючы з 1938 года.

## БРЫГАДА СЦЯПНА ТУФАРА РЫХТУЕЦА ДА СПА...

Вядомая ў БССР стаханавская брыгада сімалічэскага Сцяпана Туфара (полскіх іспрамагас) разгарнула шырокую падрыхтоўку да спаднага сезона. Перад брыгадай пастаўлена задача спаднаць на разе ўшыты 27 000 кубаметраў лесу, у тым ліку 19 900 кубаметраў дэсловай драў-

Рыхтуючыся да спаднага сезона, брыгада тав. Туфара зварнулася з адода да ўсіх спаднальчыкаў БССР, у якой клімае ўзоруна, па-большэвціку праводзіць сезон 1938 года, шырока разнаўдзіўшы сацыялістычнае спаборніцтва дэлармывае выкананне ўрадавага даляня.

Брыгада загатоўла 60 000 штук шыткі і заканчана змоваў спадноў 2 000 кубаметраў лесу. У брыгадзе 25 чалавек. Большасць з іх старыя спаднальчыкі.

Стыханцы-спаднальчыкі на прыкладніцкіх год абавязаліся значна скараціць тэрмін спадноў.

## НОВЫЯ КІНОТЭАТРЫ

У гэтым годзе некаторыя гарады БССР уадагнацца новымі гукавымі кінотэатрамі. Да 1 мая адкрыцца гукавы кінотэатры на 600 месц у Полацку. Для яго пабудаваны спецыяльны будынак. Апрача гэтага будуюцца і адпачынку да 1 мая адкрыцца летні кінотэатр на 700 месц.

## АЎТАМАТ-ШЧОТЧЫК

Студэнт Менскага дзяржаўнага тэхнічнага інстытута тав. Л. Л. Раўскага зрабіў аўтамат-шчотчык, які зьявіць весткі ў грамадскіх месцах — чыях, вестуаках і т. д. дакладны прадэманстрацыя. Прылада, якая прылада да сябе невялікі аўтамат-шчотчык, хатніна фіксуе колькасць людзей, якія ўваходзяць у памяшканне. Спецыяльная камісія Наркамата мясцовай прамісловасці БССР адбылася аўтамат-шчотчык. Вышэйшы ўзровень шчотчыка зрабіў і выправаван. Рэзультаты вельмі станоўчыя.

## КУРСЫ ДЛЯ УПРАЎЛЯЮЧЫХ ДАМАМІ

У сакавіку ў Менску, Віцебску і Гомелі адкрываюцца курсы па пашырэнню кваліфікацыі ўпраўляючых камунальных дамамі. На працягу 3 месяцаў, без адрыўа ад работы, ўпраўляючыя дамамі вывучаць тэхнічны мінімум па жыллёвай гаспадарцы. У праграме заняткаў — пытанні эксплуатацыі жыллёвай гаспадаркі, бухгалтарскага ўліку, санітарнага ачысці і т. д.

## ЗДАРЭННІ

Шофер-работнік. У 8 кілометрах ад Орша на плошчы Іллі Ільічына з весткі Харэвіч Кавалевіч Аркадзіў — 10 год і Сахарова Эва — 12 год. У гэты час на плошчы той жа плошчы арышчанага паліцаята сашоў шофер Пуляўскі Я. Ён быў у непрыязнае выкладзе і равіў індэвалюцкую хуліганію. Ён пабыў хату машына наскома на дзяцей і абыта І. Шофер-работнік Пуляўскі арыштаван і аддацца пад суд.

Намеснік адзнамага рэдактара І. М. ОФЕНГІМ.

# Захват Аўстрыі германскім фашызмам

11 сакавіка 1938 года маленькая незалежная Аўстрыя была сцёрта з карты Еўропы германскімі ботам германскага фашызма. Новае алачыства германскага фашызма не адналю шмат часу. Ультыматум Гітлера ўраду Шуміна паслужыў сігналам для таго, каб агенты германскага фашызма — аўстрыйскія гітлераўцы, на чале з Зейс-Інквартам, які дзейнічае па прамых дырэктывах Гітлера, адкрылі граніцы свай радзімы наступуючым германскім войскам.

Марш матарызаваных германскіх дывізіяў на Вену і прылёт сотняў германскіх бомбардыроўшчыкаў даявілі чорную справу прадажніцтва, правакацыі і здроды. Зараз германскі фашызм бескантрална гаспадарыць у растоптанай ім краіне.

Аўстрыя далучана да Германіі, ператварылася ў адну з германскіх правінцый. На яе тэрыторыі дзейнічаюць чалавеканеніцкія «законы» фашысцкага ўрадаў. У аўстрыйскіх уставах сцяпляць германскія чорнарабочыя паліцыі. Гес, Гімлер, Герынг і іншыя паліцыйны «форары» арганізаваюць апарат новай германскай улады.

Дзяржаўныя банды германскіх і аўстрыйскіх гітлераўцаў паліцыі, рэжыў, грабьць ва ўсёй краіне, арыштоўваюць і катуюць аныфашыстаў.

Тэрор карычневай чумы, сякера ката пануюць у краіне.

Новы грабежніцкі акт германскага фашызма пераважае на сваёй адкрытай нагласці ўсё, што рабілі да гэтага часу фашысцкія заправы Германіі. На гэты раз Гітлер бессарома разарваў, які каваці бруднай пацеры, абавязанствы павашаць незалежнасць і недатыкальнасць Аўстрыі, прыняты ім двойчы — 11 ліпеня 1936 года і 12 лютага 1938 года.

Захват Аўстрыі германскім фашызмам ёсць вынік алачынай палітыкі та туранія вліцкіх дзяржаў падначаленым ваіны. Захват Аўстрыі—працяг та-

го лацуга, перым зьявном якога з'явілася маўжлівая садейнасць японскаму напад на Кітай у 1931 годзе. Гэты напад знайшоў сваё арае адлюстраванне ў лондаскім камітэце «па неўмяшанню»... у інтэрвенцыі германска-італьянскага фашызма супроць іспанскага народа. У захаванне Аўстрыі германскі фашызмам у першую чаргу інавацы англііскай кансерватыры, сабатаўшчы ўсякія спробы стварыць моцную ўстаўку калектыўнай безапаснасці — плашчу супроць агрэсіі. Не выдалося, што напад на Аўстрыю быў зроблен палята таго, які пад націкам Германіі і Італіі Ілэн быў заменен Галіфакам, ездзіўшым у канцы 1937 года ў Берлін і абмяркоўваўшым з Гітлерам усё пытанні міжнароднай палітыкі. Германскі друг адкрыта заявіў, што Галіфаке быў вядома аб адносінах Германіі да аўстрыйскай праблемы.

Другі момант, дазволіўшы Гітлеру ажыццявіць сваё вырашэнне аўстрыйскай праблемы — гэта карынная змены ў палітыцы аслабленай абіяскай і іспанскай авантуры Італіі — пачэрагнага саюзніка фашысцкай Германіі. Прайшлі тыя часы, калі Мусаліні паслаў свае войскі на аўстрыйскую граніцу і пагражаў Гітлеру, што ў выпадку парушэння аўстрыйскай незалежнасці ён — Гітлер — будзе мець справу з Італіяй. Італія ў аўстрыйскім пытанні поўнацю капітулявала перад гітлераўскай Германіяй, спалучыўшы толькі на тое, што германскі саюзнік хоча крхну будзе лічыцца з яе інтарэсамі ў Аўстрыі.

Нарэшце, трэцяя акалічнасць садейнічала ажыццяўленню захвату. Аўстрыйская буржуазія сама падарвала і разварыла алачыну сілу чутры краіны, якая магла б супраціўляцца імпэрымму напад. Рабочы клас Аўстрыі быў разгромлены ў лістапад 1934 года. У выніку паражэння венскага паўстання арганізацыі рабочага класа былі распушчаны. Рабочы клас Аўстрыі быў

пастаўлен пад кантроль профсаюзаў, кіруемых аўстрыйскай буржуазіяй. Сіла яго супраціўлення фашызму была значна паслаблена. Адначасова поўнай свабодой карысталіся ў Аўстрыі агенты Гітлера, фашысцкія змоўшчыкі, адкрыўшы фронт ворагу яшчэ да пачатку барацьбы.

Чаму, аднак, Гітлеру спатрэбілася ажыццявіць свой план захвату Аўстрыі метадам прамога ваеннага гвалту? Здавалася б, што падатленне з Шуміна 12 лютага 1938 года дазваляла ажыццявіць гэты план шляхам унутранага «халоднага путчу». Ва ўрад быў уведзён эмісар Гітлера Зейс-Інкварт. Трэба было чакаць, што за гэтай «першай дастаўкай» наступуюць другія, што захват Аўстрыі адбудзецца шляхам фактычнага гаспадарання ў ёй фармальна самастойнага «ўрада», утворанага з агентаў Гітлера.

Калі гэтага не здарылася, то прычына з'яўляюцца тры моманты. П'яцалітвенне Гітлера з Шуміна выклікала глыбокае абурэнне ў Аўстрыі. Прышоў у рух рабочы клас, які абмежыла нова-відзіць фашызм. Вядомыя колы аўстрыйскіх пануючых класаў, які супраціўляўся фашызму, зрабілі спробу выкарыстаць гэту незалежнасць прыноўчых, каб паслабіць сілу германскага нашоку. План «плексіцыта» высудуцы Шумінага, быў спробай зар'есаванні імянене да незалежнага італьянскага краіны. Пасля плексіцыта Гітлераўцам было б нематэмы спаслацца на «волю нямецкай нацыі Аўстрыі» да з'яўлення з Германіяй. Плексіцыт умялаваў бы міжнародныя і ўнутраныя становішча краіны. Сарваць яго было першай задачай германскіх фашыстаў, што было дасягнута гэтым пераваротам.

Другой прычынай з'яўляюцца несумленна алаесне кіраўніцў фашысцкай Германіі за лёс Італіі «германскія алаесні». Не выдалося, што захват Аўстрыі сулаў з англа-італьянскімі перагаворамі, мэтай якіх, як адкрыта прызналі англііскай і французскай газетам, быў звар'ю Італіі ад яе германскага саюзніцтва і патрона. Па думцы англііскай палітыку, германскага пагарза Аўстрыі павінна была абцягчыць англа-італьянскі зварот, падолькі Італія магла б прыкрыцца англііскай козырам.

Грубый, адкрыты і паспешны захват Аўстрыі германскім фашызмам у дым развену гэты план і перабытаў усе карты Мусаліні. Германія паставіла сваёму «спрыяцель» перад адбыўшымся фактам. Аўстрыя аказалася ў руках Гітлера. Германскія-ж войскі на Брэнеры, на італьянскай граніцы, ад гэтага часу будуць кантраляваць вярнісць здроздзішага ўжо ў свой час саюзніка.

Нарэшце, трэцяя акалічнасць выклікала да жыцця гэты акт грубога гвалту. Германскі фашызм адчувае, што глоба ў яго пад нагамі, у самой Германіі, усё больш і больш распаўсюдзіцца. Ён алчувае сваю ўнутраную і знешнюю слабасць. Яму быў патрэбны такі адкрыты і грубы факт гвалту, каб замааскарываць гэту слабасць, выклікаць хвалю паніжэння, унушыць усёму свету, што няма звера нашага фашысцкага кошкі.

Захват Аўстрыі адкрыў сабою новы перыяд рабаўніцкай палітыкі германскага фашызма. Германія атрымала неабходныя плацдармы для ажыццяўлення далейшых плаанаў захватаў у Цэнтральнай і Паўднёвай-Усходняй Еўропе. Канцэнтраваныя сотні тысяч германскіх войск у Аўстрыі стварылі непарушную пагару незалежнасці Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі і Югаславіі. Фашысцкія агенты ў гэтых краінах прышлі ўжо ў рух, рыхтуюцца ўзяць прыклад за Зейс-Інкварт.

</